

ЛАСУНКІ РУЧНОЙ РАБОТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Для многіх кандытараў сапраўды больш зручна раскручваць свой тавар праз сацыяльныя сеткі. Знаёмая мінчанка, якая прадае праз Instagram цукеркі і пернікі ручной работы, падзялілася: дамашняя выпечка — дарагі тавар для рынку. «Заводскія коржыкі каштуюць па 50 капеек, а распісаных пернікі — па чатыры рублі. Кантынгент, які ходзіць на рынак, не гатовы аддаваць такія грошы. Гэта вырашальны фактар. А ў сацыяльных сетках



Калі хочаш выйсці ў плюс, на рынку трэба знаходзіцца амаль штодзень. Будзеш прыходзіць гандляваць раз на тыдзень — нічога не заробіш.

лёгка знайсці кліентаў, якія разумеюць, што яны плацяць за натуральны прадукт».

Між іншым на Камароўцы дамашнія кандытары перыядычна стаяць за прылаўкам.

— Ёсць два чалавекі, якія рэгулярна гандлююць. Яны прадаюць зефір і шаклад ручной работы, — даведваемся ад **начальніка службы арганізацыі рыначнага гандлю Камароўскага рынку Анжэлы БАРАНОВІЧ**. — Асатні прыходзілі, спрабавалі, але не затрымліваліся. Сярод прадаўцоў былі і маладыя, і людзі старэйшага ўзросту.

Скаргаў ад наведвальнікаў наконт таго, што такая выпечка не праходзіць санітарных выпрабаванняў, не паступала.

— У пакупніка ёсць выбар. Калі ён сумняваецца, набываць яму ці не дамашнія пернікі, можна знайсці на рынку іншую прадукцыю на свой густ, — заўважае адміністрацыя.

Іна СЯМЁНАВА — адна з тых дамашніх кандытараў, якія пастаянна стаяць за прылаўкам на Камароўцы. Жанчына прадае зефір з паніжаным утрыманнем цукру з рознымі сма-

— Бабулі часам нават абураны такімі цэнамі, — усміхаецца жанчына. — Але моладзь ставіцца нармальна, разумее, што ручная работа павінна аплатацца вышэй.

Асноўныя пакупнікі Іны — гараджане ад 20 да 30 гадоў. Прыходзяць да яе на рынак і тыя кліенты, які раней прасілі зрабіць слодыч на заказ: ім падабаецца, што ёсць магчымасць разгледзець асартымент і адразу на месцы набыць патрэбнае. А аднойчы дзённу партыю зефіру разабралі раней, чым кандытар дайшла да прылаўка. Адна з гарадскіх кавярняў шукала зефір для свайго мерапрыемства, злавіла Іну на ўваходзе на рынак і скупіла яе прадукцыю.

«Заводскія коржыкі каштуюць па 50 капеек, а распісаных пернікі — па чатыры рублі. Кантынгент, які ходзіць на рынак, не гатовы аддаваць такія грошы. Гэта вырашальны фактар».

Побач з жанчынай — таблічка, дзе напісана, што якасць прадукцыі не пацверджана дакументамі. Такага абазначэння месцаў, дзе гандлююць дамашнія кулінары, патрабуюць правілы.

— Старэйшаму пакаленню не зусім зразумела: як так, без санстанцыі? Ім патрэбны гарантыі, упэўненасць, што гэта зроблена на вытворчасці. Таму пенсіянеры баяцца ў мяне купляць штосьці, але некаторыя, аднойчы пакаштаваўшы, бяруць. Як правіла, я ладжу дэгустацыю, бо без яе ніяк. Трэба, каб людзі адчулі розніцу: дамашні зефір не такі па смаку, як той, што ў краме.

Яшчэ адна выснова, якую Іна зрабіла, стаячы за прылаўкам, — калі хочаш выйсці ў плюс, на рынку трэба знаходзіцца амаль штодзень. Будзеш прыходзіць гандляваць раз на тыдзень — нічога не заробіш.

— Думаю, што буду карыстацца магчымасцю прадаваць свае вырабы на рынку. Тут жывыя стасункі, можна выстраіць сетку кантактаў, — падсумоўвае жанчына.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

Правая гасцёўня

Ільготы для прадпрыемстваў-бацькоў

— Я шматдзетная маці і індывідуальны прадпрыемнік. Не так даўно ў мяне памёр муж. Ці маю я права на нейкія падатковыя прывілеі і льготы ў сувязі са стратай карміцеля?



Марына Н., г. Быхаў.

На пытанне адказвае **Таццяна ЕРМАКОВІЧ, кансультант упраўлення прававага рэгулявання бюджэтна-фінансавых адносін і падаткаабкладання галоўнага ўпраўлення нарматворчай дзейнасці ў сферы эканомікі і экалогіі Міністэрства юстыцыі Беларусі:**

— Падатковым заканадаўствам не прадугледжана магчымасць атрымання льгот у сувязі са стратай карміцеля. Усе пытанні, якія датычацца гэтых праваадносін, рэгулююцца заканадаўствам аб пенсійным забеспячэнні. Аднак у Падатковым кодэксе Рэспублікі Беларусь (далей — Кодэкс) утрымліваюцца палажэнні аб выплаце індывідуальнымі прадпрыемствамі і іншымі фізічнымі асобамі адзінага падатку, а таксама пералічаны льготы па яго аплачванні.

Кодэксам вызначаны памеры базавых ставак адзінага падатку за месяц. Абласныя і Мінскі гарадскі Саветы дэпутатаў устанаўліваюць стаўкі адзінага падатку за месяц у межах базавых ставак у залежнасці ад умоў ажыццяўлення відаў дзейнасці.

Менш плаціць могуць, прынамсі, плацельшчыкі-бацькі (усынавіцелі) у шматдзетных сем'ях з трыма і больш дзецьмі ва ўзросце да 18 гадоў. Стаўкі адзінага падатку зніжаюцца на 20 % пачынаючы з месяца, які надыходзіць за месяцам, у якім узнікла права на льготу, уключаючы апошні дзень месяца, калі такое права згублена. Памяншэнне здзяйсняецца на падставе дакумента, які пацвярджае асобу, і пасведчання шматдзетнай сям'і.

Звяртаю вашу ўвагу, што згодна з Указам Прэзідэнта ад 19 верасня 2017 года № 338 «Аб падатковым кансультаванні», у адпаведных спецыялістаў можна атрымаць падатковыя кансультацыі. Так, у прыватнасці, да падатковых кансультацый можна звярнуцца, каб атрымаць адказы па агульных пытаннях падаткаабкладання, а таксама параіцца наконт прымянення падатковага заканадаўства ў канкрэтнай сітуацыі з улікам абставін, якія склаліся ў асобы, якая звярнулася па кансультацыю. Акрамя таго, эксперты падрыхтоўваюць рэкамендацыі (заключэнні) па пытаннях падаткаабкладання, уключаючы вызначэнне аптымальных рашэнняў.

Азнаёміцца з Адзіным рэестрам падатковых кансультантаў можна на сайце Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь.

Шаноўныя чытачы, калі ў вас узніклі пытанні юрыдычнага характару, дасылайце іх на наш паштовы або электронны адрас sidarok@zviazda.by. У «Правовай гасцёўні» разам са спецыялістамі Мінюста і іншых устаноў мы будзем шукаць адказы.

Будзь у курсе!

РАБОТА ПРЫГАРАДНЫХ АЎТОБУСАЎ — НА ЎВЕСЬ ГОД

Дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс» абвясціла, як будзе арганізавана работа прыгарадных аўтобусаў у сувязі з пераносам рабочых дзён згодна з пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь № 906 ад 15.12.2018 «Аб пераносе рабочых дзён у 2019 годзе».

Так, яна цягам усяго года будзе запланавана па наступным графіку:

7 сакавіка — па графіку пятніцы; 8 сакавіка — па графіку суботы; 30 красавіка — па графіку пятніцы; 1 мая — па графіку нядзелі; 3 мая — па графіку чацвярга; 4 мая — па графіку пятніцы; 5 мая — па графіку суботы; 6 мая — па графіку нядзелі; 7 мая — па графіку нядзелі; 8 мая — па графіку нядзелі; 9 мая — па графіку нядзелі; 10 мая — па графіку чацвярга; 11 мая — па графіку пятніцы; 2 ліпеня — па графіку пятніцы; 3 ліпеня — па графіку нядзелі; 6 лістапада — па графіку пятніцы; 7 лістапада — па графіку нядзелі; 8 лістапада — па графіку нядзелі; 15 лістапада — па графіку чацвярга; 16 лістапада — па графіку пятніцы; 25 снежня — па графіку нядзелі.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ООО «СпецРеализация» объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ОДО «Винный мир» (190235348, г. Минск, ул. Максима Богдановича, д. 128а, пом. 4, каб. 6), находящегося в процедуре экономической несостоятельности (банкротства)
Дата и время проведения торгов: 12 февраля 2019 года. Начало в 10.00, окончание в 12.00. Заявки принимаются с 12 января 2019 года по 11 февраля 2019 года.
Место проведения торгов: Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41.
Организатор торгов: ООО «СпецРеализация» (УНП 691842036, 223060, Минская обл., Минский р-н, Новодворский с/с, д. Большое Стиклево, д. 40, корп. 2, пом. 41), тел. 8 (029) 684-71-76.
Продавец: ОДО «Винный мир» (УНП 190235348) в лице управляющего Частного унитарного предприятия «Правовая компания «БелПрофКонсалт».

№ лота	Предмет торгов	Начальная цена, руб	Шаг торгов	Задаток
1	Здание склада инв. № 730/С-12147, площадью 458 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Кричев, ул. Механизаторов	41 400,00 руб. без учета НДС (согласно подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)	5 %	5 %
2	Здание склада инв. № 730/С-12146, площадью 559,5 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Кричев, ул. Механизаторов	11 900,00 руб. без учета НДС (согласно подп. 2.30.2 п. 2 ст. 115 НК РБ)	5 %	5 %
Местонахождение		Могилевская обл., г. Кричев, ул. Механизаторов		

Для участия в торгах необходимо:
1. В срок по **11 февраля 2019 года** (за день до окончания) перечислить задаток по выбранному лоту на р/с BY56MTBK30120001093300086460, в ЗАО «МТБанк», код МТБКВУ22, УНП 691842036, получатель — ООО «СпецРеализация»;
2. Подать организатору торгов в срок с даты опубликования до 11.02.2019 (за день до торгов) заявление на участие в торгах с приложением документов, перечисленных в ст. 127 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»;
3. В день проведения торгов перед их началом участники обязаны зарегистрироваться у организатора торгов и получить аукционные (конкурсные) номера в месте проведения аукциона.
Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов.
Организатор открытых торгов после опубликования извещения о проведении торгов вправе отказаться от их проведения не позднее чем за пять дней до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению предмета торгов.
Торги по конкретному предмету торгов признаются несостоявшимися в случае, если:
— заявление подано только одним участником, либо не было подано ни одного заявления;
— на торги явился один из участников, либо ни один из участников не явился.
В случае если торги, проводимые в форме аукциона, признаны несостоявшимися, предмет аукциона продается претенденту на покупку, при его согласии, по начальной цене, увеличенной на пять процентов.
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов в течение 5 дней со дня их проведения. Победитель торгов в день проведения торгов подписывает протокол по результатам торгов. Между продавцом и победителем торгов в течение 15 дней со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи.
Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи, но не позднее 30 дней со дня проведения торгов, если иной срок не установлен собранием (комитетом) кредиторов.